

ПАРТЫІНАЕ ЖЫЦЦЁ

СПАЧУВАЮЧЫЯ — РЭЗЕРВ ПАРТЫІ

Найбольшае выхаванне спачуваючых — параджаровае задка кожнай партыйнай арганізацыі. У рашэнні сясельскага Пленума ЦК ВКП(б) (1938 г.) ўказана: «Для таго, каб у ліку спачуваючых прыйшлі ў ВКП(б) людзі, партарганізацыі павінны вераваць спачуваючых у строга індывідуальным парадку, прыцягваць іх у адпаведнасці з патрабаваннямі статута партыі да выканання асобных даручэнняў, даводзіць да іх ведома і растлумачваць ім рашэнні партыі і ўрада, паставіць са спачуваючымі сур'ёзную палітычную работу і выкаваць у іх новыя большэвіцкія арганізацыйныя і дысцыпліны».

Між тым, партыйная арганізацыя мяскага станкабудавнічага завода імя Варышылава выхаванню спачуваючых не надала сур'ёзнага значэння. Партыйная арганізацыя за апошнія некалькі месяцаў згарнула зусім выхавальную работу са спачуваючымі і беспартыйным актывам.

— У мінулым, — гаворыць спачуваючы тав. А. Ф. Бель, — з намі было арганізавана вывучэнне статута партыі, праводзіліся гутаркі, наборы, чытанне газет, дэдаваліся даручэнні. Зараз партарганізацыя пра спачуваючых забыла. Таварышы, якія састаялі ў групе спачуваючых, не прыцягваюцца да агульнай партыйнага жыцця.

Па словах сакратара парткома тав. Ракоціна ў групе спачуваючых налічваецца 21 чалавек. Сярод іх 9 прыняты ў спачуваючы ў 1938 годзе. Паўнаўпаўненне радыю спачуваючых за лік лепшых людзей праходзіць зусім незадавальняюча. А на заводзе ёсць дзесяць выдатных стаханавцаў, совейкаў і інтэлігентных людзей, якія апраўдалі сабе на вытворчасці і сталі блізка да партыі. Слабы рост груп спачуваючых тлумачыцца тым, што партыйная арганізацыя недаацэньвае палітычна-выхавальную работу сярод спачуваючых і беспартыйнага актыва — стаханавцаў, ударніцаў і інтэлігентных.

За мінулы 1938 год партарганізацыя толькі пяць спачуваючых прыняты ў кандыдаты ВКП(б). Паўнаўпаўненне радыю партыі за лік спачуваючых праходзіць вельмі слаба. І гэта было не выпадкова, бо ў кіраванні партыйнай арганізацыі ледзь не арэвалі вярці народа, які сьведчае тармажлівы рост

партыі, зрываў выхавальную работу з беспартыйным актывам. Новае партыйнае кіраванне вельмі рэзкае выдзяляе барацьбу за ліквідацыю вынікаў школьнага ў партыйнай рабоце. Яно мала займаецца марксіска-ленінскім выхаваннем беспартыйнага актыва, не ведае яго запасаў, не аказвае дапамогі ў самастойным вывучэнні «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

Многія спачуваючыя расказвалі, што яны, па сутнасці, нічым не адрозніваюцца ад людзей, якія не састаялі ў групе спачуваючых. Сакратар парткома тав. Ракоціна прымае, што дагэтуль уся работа са спачуваючымі заключалася толькі ў запрашэнні асобных таварышоў на адкрытыя партыйныя сходы.

Спачуваючых ніколі не склікалі, каб абмеркаваць з імі рашэнні партыі і ўрада, падзяліцца вопытам. Спачуваючыя не маюць партыйных даручэнняў, яны аларваны ад грамадскага і партыйнага жыцця. Спачуваючы тав. Метлінікі выбраў старшынёй таварыства «Чырвоная Крыжа». Як ён працуе і якая прадабачына яму дапаможа, сакратар парткома сказаў нічога не змот. Характэрным з'яўляецца такі факт: тав. Ракоціна і яшчэ ў перыяд часткі партыі быў пераводзены з членаў партыі ў спачуваючыя за палітычную непісьменнасць (тады ён працаваў на заводзе імяні Кірава). На заводзе імяні Варышылава ён знаходзіцца каля двух год. Аднак, партарганізацыя не дапамагла яму ліквідаваць палітычную непісьменнасць. Як ні даўна, партком толькі яздана дэдаваў, што тав. Ракоціна з'яўляецца спачуваючым.

Пытанне аб наладжванні палітычнага выхавання спачуваючых абмяркоўвалася на партыйным сходзе ў снежні месяцы. Выступашыя камуністы рэзка крытыкавалі партком, уключаўшы ў яго прынароў па наладжванню работ са спачуваючымі. І гэта вельмі важна, што партком забаву прынятыя рашэнні, не выканаў указанняў камуністаў.

Спачуваючыя — рэзерв партыі. Партыйная арганізацыя абавязана павольна пачаць выхавальную спачуваючых, уключаючы іх у актывнае партыйнае і грамадскае жыццё, аказваючы ім дапамогу ў вывучэнні гісторыі ВКП(б), рыхтуючы з іх дастойнае паўнаўпаўненне радыю партыі Леніна — Сталіна.

У. С. КАЛЫМАГА.



Намесні сакратар парткома гомельскага лавасіна-пагарнароўнага завода тав. А. І. Елінін праводзіць гутарку са спачуваючымі — рабочымі вагоннага цеха — аб іх ролі на вытворчасці. Фота В. Хейна (Фотарэдакцыя ЗВЯЗДА).

РАБОТНИКІ МАСТАЦТВАЎ Вывучаюць гісторыю ВКП(б)

З выпускам «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» значна ажыўлася палітычна-выхавальная работа сярод работнікаў Беларускага тэатра оперы і балета. Да непамятаўнасці ўзрастае зацікаўленасць пачытаўцаў унутранага і міжнароднага становішча і, асабліва, пытанні партыйнага жыцця.

Абсалютна большасць работнікаў тэатра выказаў жаданне самастойна вывучыць гісторыю партыі. Большасць з іх набыла падручнікі.

Заслужаны артыст БССР тав. Валодзька вывучае VI раздзел гісторыі партыі, настойліва рыхтуючы да ўступлення ў рады ВКП(б). Актывна працуюць над вывучэннем гісторыі партыі дырыжор тав. Балазоўскі, саяіст балета тав. Боханцаў, артыст хора тав. Камынецкі, а таксама спачуваючыя —

дырыжор тав. Шнейдэрман і загадчык рэжысёрскім упраўленнем тав. Капар. Рэзультаты былі-б значна большымі, калі-б Сталінскі райком КП(б) ўзяўшы больш увагі партарганізацыі Тэатра оперы і балета. Да апошняга часу райком не вылучыў прапагандыста, у якім чаго 2 гурты не могуць пачаць работу. У райкоме абмяжоўваюцца толькі аб'явамі. Разам з тым, трэба адзначыць, што і дырыжор тэатра не паклапаціўся аб абсталяванні ў новым тэатры пакою для правядзення лекцый і кансультацый.

Па маймі думцы для абмену вопытам самастойна вывучаючых гісторыю партыі неабходна ў бліжэйшы час склікаць нараду работнікаў мастацтваў горада Менска.

П. ШМАКАУ.

Сакратар парткома Беларускага тэатра оперы і балета.

ГРУБЫЕ ПАРУШЭННЕ СТАТУТА ПАРТЫІ

(Пісьмо камуністаў)
Тры ў паловіны месяца працуючы пры СНК БССР курсы па павышэнню кваліфікацыі гаспадарнікаў. Каля 90 проц. слухачоў (больш 100 чалавек) — члены і кандыдаты партыі. А між тым да гэтага часу на курсах не аформілі на перыяднае партыйнае арганізацыя.

Такое становішча прывяло да таго, што з зацяткі 1938 года на курсах не было ні аднаго партыйнага схода. Больш таго, асобныя члены партыі па 2-3 месяцы не пачалі членаў Узвесці. Становішча неэраўнаважна, чаму гэта не турбуе Кагановіч райком партыі і кіраванні курсам тав. Новікава.

Г. МЕНДЭЛЬСОН, М. ЛЕВІН, С. ПАСКАВЕР.

ТЭАРЭТЫЧНАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ

Двадзі ў Новай часці, была праведзена тэарэтычная канферэнцыя па першым раздзеле «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)» — «Варышылава аб стварэнні сацыяльна-дэмакратычнай рабочай партыі ў Расіі».

Дагаворы тав. Хойнік падрабязна расказаў аб распусце партыі марксістаў у Расіі, аб рэвалюцыйнай дзейнасці В. І. Леніна і яго барацьбе супроць апарыяцкай і селянскай марксісцкай. У парадку дыскусіі выступіла 5 чалавек.

Усе прысутныя на канферэнцыі выказалі жаданне, каб тэарэтычныя канферэнцыі арганізаваліся часцей.

Г. ЗОЛАТЦЭВ.

КАНСУЛЬТАЦЫ НА ЗАВОДЗЕ

На мескім хлебававоле ў дапамогу самастойна вывучаючым гісторыю партыі арганізавана лекцыя і кансультацыя. За час пасля апублікавання паставы ЦК ВКП(б) аб партыйнай прапагандзе прычатыны дзве

лекцыі на тэму: «Рэформы 1861 года і «Аб дэкабрыстах». Апрача лекцыі на заводзе была праведзена кансультацыя па першым раздзеле «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)».

МНОЖЫЦЬ РАДЫ СТАХАНАУЦАЎ ЛЕСАЗАГАТОВАК!

Прэзідыуму рэспубліканскай нарады стаханавцаў-лесарубаў

ЦК КП(б)В горача вітае ўдзельнікаў рэспубліканскай нарады — стаханавцаў-лесарубаў і заклікае яшчэ смялей і шырэй укараняць новыя стаханавцкія метады ў арганізацыю работ на лесазагатоўках, шырэй і глыбей разгорнаць сацыялістычнае спаборніцтва сярод работных, занятых у лясной прамысловасці.

ЦК КП(б)В выражае пэўную ўпэўненасць, што на падставе сапраўдных стаханавцкіх работ, укаранення на ўсе брыгады, участкі мехпунктаў, леса-

прамасаў бліскучых узораў работы вятных лесарубаў таварышаў Гоціна, Кунінікіна, Юркіна, Рамінава, Сукава, Рамашаўскага, Грышановіча, Дубава і іншых лясных прамысловосцаў Беларусі поўнаасо вытворчых планы і выйдуць у адну з перадавых галін народнай гаспадаркі.

Няхай жывуць стаханавцы лясной прамысловасці!

Няхай жыве арганізатар сацыялістычных перамог вядлікі Сталін!

ЦК КП(б)В.

Асіповіцкаму леспраггасу, БССР Наркому лясной прамысловасці БССР тав. ГАЙСІНУ

Прашу перадаць самае гарачае прывітанне сабраўшымся на злёт стаханавцаў-лесарубаў, Удзельніц, што рабочыя, камандзіры і служачыя лесазагатоўчых арганізацый Беларускай падполлі і шырока распаўсюдзіць вопыт брыгады, якую ўзначальвае Васіль Антонавіч Гоцін.

Узнагароджава тав. Гоціна взнашом

«Почётному работнику лесопромшленности» и желаю бригаде, как и всем удельникам злёту, новых стаханавцкіх поспехаў у справе барацьбы за ўдзяльную лясную прамысловасці Савецкай Беларусі.

Нарком лясной прамысловасці БССР

АНЦЭЛОВІЧ.

Масква, Наркому лясной прамысловасці СССР тав. АНЦЭЛОВІЧУ

З вялікай радасцю я сустраю паведамленне аб узнагароджанні мяне значком «Почётному работнику лесопромшленности». Гэта ўзнагарода на хваляе мяне на новыя працоўныя подвигі. Я буду працаваць яшчэ лепш, пра-

дукійней, прыкладу ўсе намаганні да таго, каб замацаваць дасягнутыя поспехі і дасягнуць яшчэ лепшых пазнавальнага стаханавцкай работы.

Васіль Антонавіч ГОЦІН.

НА УСЕБЕЛАРУСКІМ ЗЛЁЦЕ СТАХАНАУЦАЎ ЛЕСАЗАГАТОВАК

АСПОВІЧЫ. (Па тэлефону ад спец. нар. «Звязды»). У незвычайнай абстаноўцы праходзіла другое пасяджэнне усебеларускага злёта стаханавцаў-лесарубаў. З самага рання цэлая верніца машыны з дэлегатамі злёта накіравалася ў лес, на дзялянку да вядомага брыгадзіра зьяна лесарубаў Васілія Антонавіча Гоціна.

Злётак чытаў стук талароў і гудзе рэха палюшчых дрэў — гэта прыносіць гоціны.

На невялікай лясной паліне, пакрытай беласнежным паковым, ажурнай стогодымі хвалямі, злёт пачаў сваю работу.

Нарком лясной прамысловасці БССР тав. Гайсін прычытаў прывітанніе тэлеграму наркома лясной прамысловасці СССР тав. Анцэловіча аб узнагароджанні тав. Гоціна значком «Почётному работнику лесопромшленности». Гэта паведамленне было сустраета бурнай уважай усіх удзельнікаў злёта. З усіх бакоў раздаліся воклічы ў гонар правядзенага злёта таварыша Сталіна.

Першае слова прадстаўляў Васіль Антонавіч Гоцін. Вядомы лесаруб дэтална расказаў удзельнікам злёта, які ён арганізаваў сваю работу на лесазагатоўцы, як расставіў людзей. Ён каментарна паказаў, які ён валіць драўніну.

Затым тав. Гоцін адказаў на шматлікія пытанні лесарубаў, якія цікавіліся падручнай шп. арганізацыяй працы, заробкам зьяна і т. д. За 4 лікі работ тав. Гоцін зарабіў больш 700 руб. Выступіўшы за ім лесарубы гт. Лявінскі (Слупскі мехпункт), Ястрэмскі, Комар, Казлоў, Дашко і інш. гора-

да дзякавалі тав. Гоціна за тое, што ён прычытаў азнаміў іх з металічнымі сваёй работы. Яны абавязаліся, прыехаўшы на месца, таксама арганізаваць стаханавцкія зьяны на лесазагатоўках і распаўсюдзіць вопыт тав. Гоціна на ўсе лесазагатоўкі.

— Я вельмі задаволен, — гаворыць майстар Клічэўскага леспраггаса тав. Паддубскі, — што прышоў злёт, дзе практычна азнаміўся з новым метадам работы. Я таксама ў бліжэйшыя дні арганізую сваю работу па-новаму.

З выключнай уважай было выслушана выступленне брыгадзіра зьяна вятчэйка Градзінскага лесазагатоўка, Асіповіцкага леспраггаса, тав. Слухоўскага Івана Іосіфіча, які расказаў аб тым, які ён таксама прымяніў новыя метады работы на лесазагатоўцы і дасягнуў выдатных рэзультатаў. За злёт зьяна, 24 студзеня, яго зьяна ў саставе 6 чал. вывезла 179 кубаметраў лесу, выканаўшы норму на 336 метраў. Нарком тав. Гайсін прыміраваў зьяна тав. Слухоўскага 2.500 руб.

На вятчэрнім пасяджэнні ўдзельнікі злёта пасля прывітання тэлеграмаў правядзена народнаў таварышу Сталіну і галаве савецкага ўрада таварышу Молатаву. У гэтых тэлеграмах лесарубы абавязваліся шырока разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва і, укараняючы стаханавцкія метады работ тав. Гоціна і Рамінава, дэтална выканаць і перамагчы лясных лесазагатоўкаў і лесававацаў.

Пасля заключэння выступлення Наркома лясной прамысловасці БССР тав. Гайсіна злёт закончыў сваю работу.

ЯПОНСКАЯ АВАНТУРА У КІТАІ

1938 год пачаўся ў абстаноўцы, якая зусім не спрае японскай ваеншчыне. Рэзка абвастраецца ўнутранае становішча, пагаршаецца міжнароднае становішча Японіі, ускладняецца авантура ў Кітаі.

Завяты вапас Японіі ўжо амаль вытэрпела. Непаспешна пярэа падаткаў высілае японія сокі з сялянства. Эксплуатацыя работных дасягнула размару, неабходны нават для Японіі. Ваіна і ліхаманкавы ўзбраенні з кожным месяцам патрабуюць усё большых расходаў, спустошваючы ўжо вычарпаную фінансовую падтрымку пераважна эканамічна краіны. Ваенная мабільнасць адлімае ад вытворчасці неабходных работных рукі, пазбаўляе работнікаў сялянства семі. Эканамічная мабільнасць парушае роўнавагу японскай эканоміі, якая забудылася на індустрыялізаваным характар, разарае тысячы сярэдніх і дробных вытворцаў. Яна стварае крызіс галін прамысловасці, вырабляючых тавары шырокага спажывання.

Стратэгічнае сыравіну і частку ваенна-прамысловага ўзбраення, якія Японія пазбаўлена і якія ёй неабходны для ваіны з Кітаем, а таксама для падрыхтоўкі да «ваіны з Кітаем», Японія вымушана купіць заграбніцка. Раней яна распаўсюдвалася за гэта амаль поўнаасо за вошт сваёй экспарту ў тыя краіны, у якіх яна купіла сыравіну і ўзбраенне. Але ваіна забірва гэта сыравіну для ваеннай прамысловасці, у той-жа час ва ўсім свеце ўсё больш распаўсюдвалася японскіх тавару. У рэзультате экспартныя магчымасці скарачаюцца і ўсё больш прыкляціцца расплачваюцца наяўнымі, якіх ужо амаль няма.

Цянь ўнутры Японіі растуць, расце дэфект тавару шырокага спажывання і харчовых прадуктаў. Жыццё для работных, сялян і служачых становіцца зьянасным. А ваіна ў Кітаі ўсё

больш запягваецца, і нават кіраванні ўрада больш не абяцаюць яе хутка скончыць. Нааварот, яны пярэахваляюць, што ваіна можа яшчэ працягнуцца да доўга, нават год, бо японская армія будзе весці ваенныя дзеянні да таго пар, пакуль не будзе поўнаасо знішчана антыяпонскі ўрад. Газеты, радыё, кіно трубяць аб «перемогах», калі на ваіну забірваюць усё новыя кантынгенты заласных, а ў Кітаі яны прапаруны і ўсёўзрастаючым патокам прыбываюць раныя, калека і ўрны, ўрны, ўрны без канца. Не глядзячы на ілжывую шавіністычную агітацыю і лютую цэзуру, у народзе ўсё больш распаўсюджваецца праўда аб ваіне. Антыяпонскія настроі, незадавальненне не мас нарастаюць з кожным днём.

У той-жа час абвастраюцца міжпартыйныя супярэчнасці. Палітыка рэакцыйных кругоў у Англіі, палітыка бесперапынных уступаў і кампрамісаў з агрэсарам развівае японскай ваеншчыне рукі для дэльтавага развіцця агрэсіі ў Кітаі. З другога боку, японская ваеншчына выкарыстоўвае гэта палітыку для таго, каб выкінуць з Кітаі яе нахліцельцаў, уварвацца ў неспрэжныя сфэры інтарэсаў Англіі, ЗША і Францыі, растыраць сваю агрэсію ў паўднёвыя часткі Ціхага акіяна, падрыхтоўваючы рэалізацыю другой часткі плана Танака — барацьбу за гегеменію ва Усходняй Азіі.

Японцы не толькі фактычна зрабілі немагчымым для замежных камерсантаў і прамыслоўцаў работу ў Кітаі, але і прамы азнаміў усюм сваіх афіцыйных дэлегатаў, што Японія поўнаасо манопалізуе эксплуатацыю Кітаі, дэльта неспрэжным дагавор дэльта дэльта і «аказва салейнасць» будучаму кітайскаму «ўраду» ў ліквідацыі праў экстарытарнальнасці, якімі карыстаюцца імпэрыялісты ў Кітаі. Навесны замежным дзяржавам, у першую чаргу Англіі і ЗША, вялікія страты,

японцы фактычна і фармальна закрываюць для іх садыртыглыя дзверы ў Кітаі. Мала таго, японцы ізаляруюць англійскую калонію Ганконг ад Паўднёвага Кітаі і ўрываюцца ў неспрэжныя сфэры англійскага інтарэсаў.

Захват Кантона янапсіс Ганконгу вялікую эканамічную страту, якая тым больш б'е па англійскім інтарэсах, што з падзеннем Шанхая Ганконг ператварыўся ў галоўную эканамічную базу англійцаў у Кітаі. Цэнтральны і Паўднёвы Кітаі заўсёды былі асноўнай сферай англійскага інтарэсаў. Цяпер частка гэтых раёнаў, захаваная японцамі, страчана для англійскага інтарэсаў. Але гэта не ўсё. Развіваецца агрэсію ў Паўднёвым Кітаі і захаваную стратэгічную астраву ў Паўднёва-Кітайскім моры, японцы ствараюць неспрэжную пагрозу Ганконгу, Сінгапуру, французскаму Інда-Кітаю і Філіпінам. Развіваючы агрэсію ў Паўднёвым Кітаі, японцы фарбуюць палітыку ўрада па Ціхім акіяне для ваіны супроць Англіі, ЗША і Францыі.

Не даўна таму, што ў Англіі, ЗША і Францыі расце трывога і незадаволенне, не палітыка ўступаў і кампрамісаў з японскім агрэсарам. Не даўна, што гэта трывога і незадаволенне гэта наокуп пранікаў нчат у тыя кругі, якія не так даўно падтрымлівалі гэта палітыку. Англійскія камерсантаў і прамыслоўцы, якія пражываюць у Тяньцзіне, Шанхай і Ганконгу і яздана выступалі ірымі паслядоўным палітыкі Чамбэрлена, за апошні час мяняюць тон і пачынаюць патрабаваць ад англійскага ўрада рашучы мер для абароны англійскага інтарэсаў. Адпаведныя аргументы адназначны і сярод англійскіх кансерватараў. Прапоўнічы маюць, больш прагрэсіўнай буржуазнай дэльта і больш лівявіліна кансерватараў патрабуюць канкрэтны мер дапамогі Кітаю і адпору агрэсару. Яны ўказваюць, што ў руках Англіі і ЗША

анахадзіцца магутная зброя эканамічнага і фінансавана даўлення, бо Японія, закулачыць ілжывую долю неабходнай ёй сыравіны і ўзбраення ў ЗША і Англіі, распаўсюдзяцца за гэта шліхам экспарту ў тыя-ж краіны.

Улічваючы вятроў шырокіх народных мас і больш прагрэсіўнай і дэльтавіліна рэакцыйных і фамыскай кругоў у ЗША злёту перамагчы супраціўленне амэрыканскіх дэлару. Выражаючы інтарэс больш прагрэсіўных кругоў амэрыканскай буржуазіі, Рузвельт шле Японіі рашучую ноту аб пазаве амэрыканскіх інтарэсаў і зварачацца да амэрыканскага кангрэса з пасланнем, у якім ганьба агрэсару і ўказвае на неабходнасць перагляду закона аб нейтралітэце, які фактычна дапамагае агрэсару.

Пад ўдзельнем грамадскай думкі англійскі ўрад са свайго боку вымушана прадпрыняць некаторыя стаючыя крокі. Англія таксама прадстаўляе Кітаю крэдыт у суме 500 тысяч англійскіх фунтаў стэрлінгаў. Гэта аляк не перахваліцца Чамбэрленам прадэляць уштра чаліцца за сваю палітыку, неабеспечную для справы ўсеагульнага міру і для лівявіліна інтарэсаў самой Вялікабрытаніі. Алначасова з прадэляўнем крэдыту Кітаю аднаўляюцца англ-японскія перагаворы ў Токіо. Кампраміс з японскім агрэсарам, злёлка з ім ва кошт Кітаі зусім не вятны з тарады дна.

Рэзка абвастрыўся ўнутранае і міжнароднае становішча дэльта японскай ваеншчыне неабходнасць фарсавана ваеншчына напружвае для гэтаку ўсё сілы, пуская ў ход усё магчымасці і спосабы. Для таго, каб фарсавана сканчэнае ваіны ў Кітаі, японская ваеншчына праводзіць новае генеральнае наступленне ў вадліе дэльта ваеннага страгору кітайцаў. Алнак, вельмівае страты людзьмі і затрагчы матэрыяльных сродкаў не даюць жадаемага японцам рэзультата.

Кітайская армія захавала свае сілы,

у кітайскім тылу бесперапынна фарміруецца і навуваюцца новыя многіліліныя палюшчаны. Кітайская стражні і тактыка палюшчаны ў працэсе ваіны. Ваенныя дэльта і пераважна рэакцыйныя раёнаў пераонасці ў значнай ступені губляюцца эфектыўнасць японскіх танкаў, жэкай артылерыі і самалётаў. Паглыбляючыся далей на захад, японцы пазбаўляюцца выгоды развіцця шліхаў зносіні і магчымасці выкарыстаць свой ваенны флот. Лінія фронту яшчэ больш рэацываецца, камунікацыі падаўжаюцца і становіцца яшчэ больш неабеспечнымі для японцаў. Для аховы камунікацыі і абароны ваенных гарадоў патрабуюцца усё большыя колькасці войск і ўзбраенняў. У японскім тылу бесперапынна расце партызанскі рух, палюшчваюцца колькасць партызанскіх атралаў і рэгулярных частак, палюшчаны на японскія гарнізоны, транспарты, камунікацыі.

Не прынесла жаданых вынікаў і абліжыла на яку японцы таксама абліжыла стаючы. Захват Кантона зраўмела мотна ўскладніў становішча кітайцаў. Алнак на ланым этапе ён ужо не мог мець рашаючага значэння. За гэта час кітайцы змаглі дасягнуць вельмі вялікіх поспехаў у справе пераабоўцы сваёй эканоміі і фінансаў, у тылу створаны значныя запасы зброі і ваенных матэрыялаў. Шматлікія прамысловыя прадпрыемствы, пераключаны на новых раёнах у кітайскім тылу. У заходніх і паўднёва-заходніх правінцыях ўжо створана новая эканамічная і прамысловая база. Кітайскі ўрад злёту пабувавае вельмі вялікую колькасць новых дароў, у тым ліку вядучых ў французскія Інда-Кітаі і англійскую Бірму. Гэта даў магчымасць, хача і з атруненнем, перааітшыма атрымаваць ваеннае снабжэнне з-заграніцы.

Японцы зраза мабільную сваю старую выправаваную зброю — кітайскія збраліцаў, ворагаў кітайскага народа — ад традыцыйных бандытаў да ван-

дзінеўцаў. Алначасова японскі ўрад дэцларуе аб «новых» умовах, якія ён гатовы заключыць мір з Кітаем. Гэтыя ўмовы, якія па сутнасці нічым не адрозніваюцца ад дэльта і прыяніце якіх адначала-б перагаворыне Кітаю ў японскую калонію, па вятной форме выражаны некалькі «смгачэй», які маюць вадзай абліжыць палітыку і вяртаюць махінатны японскай агрэсіі ў Кітаі

ЗАГАД

НАРОДНАГА КАМІСАРА ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

№ 40

г. Менск 20 студзеня 1939 г.
Аб ходзе выканання на прадпрыемствах Наркамхарчпрама БССР пастановы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні працоўнай дысцыпліны, паліпашэнню практычна дзяржаўнага соцыяльнага страхавання і барацьбе са злоўжываннямі ў гэтай справе».

Праведзеная праверка выканання паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня на радзе харчовых прадпрыемстваў паказала, што не гледзячы на ўздым працоўнай дысцыпліны і скарочэнне прагульчых і спазноўных барацьба за рэалізацыю гэтай важнейшай паставы па сапраўдному яшчэ не праводзіцца.

На радзе прадпрыемстваў вусім неадназначна паставілі ўсё ўсё ў ходзе работ, што дае магчымасць дэзарганізацыю вытворчасці ўтываць дапуская імі спазненні на работу.

Асобныя дырэктары прадпрыемстваў, начальнікі зен і цэху ў не прымяняюць у адносінах да прагульчых і іншых парушальнікаў працоўнай дысцыпліны ўсіх мер, прадугледжаных паставамі, у выніку чаго дэзарганізацыю вытворчасці па многіх выпадках астаюцца беспаскараннымі.

На барысаўскім макаронна-мукавольным камбінаце імені Леніна работніца млына тав. Пяткоўская не выхадзіла на работу з 15 снежня па 4 студзеня. Калі яна вярнулася на прадпрыемства 4 студзеня, яе дапусцілі да работы і толькі 7 студзеня аб'явілі строгую вымову з папярэджаннем замест таго, каб звольніў яе, які зноў прагульчыца. Работы пажарна-вартавой аховы тав. Ікон з 10 на 11 студзеня спазніўся на 30 мінут, але да работы быў дапушчаны. 12 студзеня тав. Ікон спазніўся яшчэ раз на 25 мінут, а звольніў яго толькі 14 студзеня.

Работніца макароннага цэха т. Жарнавак 7 студзеня спазнілася на работу на 1 1/2 гадзіны, за што ёй была аб'яўлена толькі вымова. Электрамашыніст тав. Івашкевіч 6 студзеня спазніўся на работу на 2 гадзіны. У нешварном выглядзе ён быў дапушчаны да работ. Івашкевіч атрымаў спажэнне — вымову з папярэджаннем.

На магілёўскай кандытарскай фабрыцы «Х Кастрычнік» работніца шакаладнага цэха тав. Бутэнка 13 студзеня спазнілася на работу без уважлівых прычын на 25 мінут. Дырэктар фабрыкі тав. Цёмнова замест неадкладнага звальнення прагульчыцы ў фабрыку, дапусціў яе да работ, вынесшы ёй вымову з папярэджаннем.

На менскай кандытарскай фабрыцы «Комунарка» работы складалі сыварыны тав. Буйнікі 9 студзеня не вышлі на работу без уважлівых прычын. Загаворыўшы складалі сыварыны тав. Новіка дапусціў яго да работ і звольніў толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

У магазіне № 3 Маслапрама загадчык магазіна тав. Эльман спазніўся на работу 19 студзеня без уважлівых прычын на 1 гадзіну 20 мінут, чым груба парушыў працоўную дысцыпліну і сарваў нармальнае забеспячэнне насельніцтва малочнымі прадуктамі.

На півараванскім заводзе «Беларусь» кацар тав. Шышко пайшоў парыва капці і пайшоў у час работ пільніва. Дырэктар завода тав. Левін за меот звальнення яго да работ за грубышае парушэнне працоўнай дысцыпліны, абмежаванай толькі вымовай.

На дражыжавым заводзе «Пролетарыі» меў меот такі-ж выпадак. Кацар тав. Вакоўч пайшоў парыва капці і пайшоў у сталовую. Дырэктар

завода тав. Кантаровіч таксама абмежаванай у гэтым выпадку толькі вымовай.

На радзе прадпрыемстваў яшчэ не прыняты належныя меры па ўшчыльненню рабочага дня і стварэнню ўмоў, якія забяспечваюць максімальную прадукцыйнасць працы на працягу ўсяго рабочага часу. Да гэтых пор маюць месца выпадкі хаджэння без справы па цэхах і карыдорах прадпрыемстваў, выдача ўсякага роду даведак і сведчаньняў у час работ. Неадназначна працягуюць сталовыя і рэдакцыя. Адсутнічае кантроль за прыходам на работу пасля абедзенага перапынку і т. п.

Лічачы непрынятні такіх безадказных адносінаў да важнейшай дырэктывы партыі і ўрада аб умацаванні працоўнай дысцыпліны, загадава:

1. Ч. в. а. дырэктара Барысаўскага макаронна-мукавольнага камбіната тав. Сытова за невыкананне паставы аб умацаванні працоўнай дысцыпліны, аб натуральнае парушэнні працоўнай дысцыпліны з работы зняць і аддаць пад суд.

2. Дырэктару камбіната тав. Нойку не адкаліць зняць з работ прагульчыцу тав. Жарнавак і Івашкевіч.

3. Дырэктару магілёўскай кандытарскай фабрыкі «Х Кастрычнік» тав. Цёмнова за дапушчэнне да работ прагульчыцы Бутэнка аб'явіць вымову. Прапанаваць тав. Цёмнова неадкладна звольніць прагульчыцу з работы.

4. Дырэктару завода «Беларусь» тав. Левіну і дырэктару завода «Пролетарыі» тав. Кантаровічу за неадкаліць такіх важных і сур'ёзных парушэнняў, якія пакідаюць кацарамі без нагляду катлоў, што магло прывесці да катастрофы да цяжкіх вынікаў, аб'явіць вымову.

Загаворыўшы аб накладанні спажэння на кацары Шышко і Вакоўч скасаваць. Прапанаваць тав. Левіну і Кантаровічу неадкладна звольніць іх з работ.

5. Загадчыка магазіна № 3 Маслапрама Эльмана неадкладна зняць з работ. Прапанаваць начальніку Галоўмаслапрама Наркамхарчпрама БССР тав. Маршаку аддаць Эльману пад суд за стварэнне непатрабаванай заргі на працягу 1 гадзіны 20 мінут.

6. Загаворыўшы менскай кандытарскай фабрыцы «Комунарка» аб аб'яўленні вымовы з папярэджаннем за галечку складалі сыварыны тав. Новікаву адкаліць. Прапанаваць тав. Бедрышчыку неадкладна звольніць з работ тав. Новікава за натуральнае прагульчыцкі Буйніку.

7. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

8. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

9. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

10. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

11. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

12. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

13. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

14. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

15. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

16. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

17. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

18. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

19. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.

20. Дырэктару фабрыкі «Комунарка» тав. Новікаву дапусціць яго да работ і звольніць толькі 16 студзеня. За натуральнае прагульчыцкі дырэктар фабрыкі тав. Бедрышчык вынес Новікаву толькі вымову з папярэджаннем.



ПРАПАРАДЫХТОРКА ТРАКТАРЫСТАў. Пра гомельскай абласной школе камбайнераў заканчэння работы 8-месячных курсі па падрыхтоўцы трактарыстаў. На ЗДЫМКУ: інструктар па трактарах тав. П. Н. Раўскага (у цэнтры) растлумачае курсантам канструкцыю вентылятара з вальнай помпай. Фото В. Хоніна (Фотакроніка ВЕЛТА).

ЗАГАД

НАРОДНАГА КАМІСАРА ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

№ 41

г. Менск 20 студзеня 1939 г.
Аб упарадкаванні ўчоту зен і ўходу з работ на прадпрыемствах і ва ўстановах сістэмы Наркамхарчпрама БССР.

Праведзеная праверка ходу выканання паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года аб упарадкаванні працоўнай дысцыпліны паказала, што на радзе прадпрыемстваў Наркамхарчпрама БССР (барысаўскі макаронна-мукавольны камбінат, кандытарскія фабрыкі «Комунарка», «Х Кастрычнік», завод «Беларусь» і інш.) адсутнічае табульна-нумарны ўчот зен на работу, а на тых прадпрыемствах, дзе гэты ўчот існуе, ён пастуўлен неадназначна.

У сувязі з гэтым загадава:

1. Кіраўнікам трэстаў і дырэктарам прадпрыемстваў не пазней 1 лютага г.г. правесці неабходныя мерапрыемствы па арганізацыі і паліпашэнню сістэмы табульна-нумарнага ўчоту:

а) устанавіць для ўсіх змен сістэму табульна-нумарнага ўчоту (табульны дашкі, учытныя кнігі і т. д.) ўсіх працуючых і дакладна парадка кантроля за зыход і ўходам з работ; з улікам скажэнняў і невяржлівых на работу.

б) правесці асабовы састаў табульчыкаў, поўнаасцю ўкамплектаваць іх штат і класіфікацыю і інструкцыю на іх работы, прадугледжваючы ў іх абавязковы прыход табульчыка да пачатку работ і яго прысутнасць пры зыход на работу працуючых у даным цэху або змене.

в) устанавіць для кожнага прадпрыемства дакладную колькасць табульчыкаў у залежнасці ад колькасці працуючых і ліку змен на прадпрыемстве і прадастаўляць мне на зацвярджэнне;

г) у пільнівае тэрмін правесці зенны прапановы аб устанавленні зарплатаў табульчыкам для прадастаўлення іх Наркамхарчпраму БССР, у залежнасці ад аб'ёму іх работ, а таксама прыміць працы табульчыкаў за ўзровень работ;

д) табульчыцы павінны заключыць, як правіла, праверку табульна з паказанымі.

2. Устанавіць на прадпрыемствах сігналізацыю (гулос, сірэну, звонкі) пачатку і канца работ для кожнай змены пасобу, а таксама пачатку і канца абедзенага перапынку.

3. Забараніць выдачу даведак і паведамленняў у работы час, устанавіць гадзіны работ кантор прадпрыемстваў, забяспечваючы выдачу неабходных дакументаў да пачатку або пасля сканчэння работ змены.

4. Дырэктарам прадпрыемстваў строга рэгламентаваць час, устанавіць на абавязковы перапынак, прыняццям неабходныя меры па паліпашэнню работ сталовых і буфетаў. На буйных прадпрыемствах, у залежнасці ад працускай зольнасці сталовых і буфетаў, а таксама ад тэхналагічнага працэса, устанавіць ступенчаты графік абедзенага перапынку для асобных цэху і груп рабочых і служачых.

Абавязваць начальнікаў цэху і дырэктару прадпрыемстваў весті строгі кантроль за дэкладным захаваннем тэрмінаў, устанавітых для абедзенага перапынку.

5. Кіраўнікам трэстаў кожную пільніва інфармаваць мяне аб прымаемых мерах па выкананню паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС аб умацаванні працоўнай дысцыпліны.

Народны камісар харчовай прамысловасці БССР. І. ГОРЫН.

СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ МАШЫНЫ ДА ВЕСНАВОЙ СЯЗЫ

ГОМЕЛЬ. Завод Гомельскага выпуская да веснавога сезону ў бігучым квартале 14.500 розных сельскагаспадарчых машын. За 20 дзён студзеня завод адгрузіў 4.238 машын, у тым ліку адгрузана 3.260 сартыровак «Трыумф» і «Клейтон», 611 ільнасартыровак, 215 канюшыных сартыровак і 147 канюшыных сеелак.

ЎСЕСАЮЗНЫ ПЕРАПІС НАСЕЛЬНІЦТВА

НІ АДНАГО НЕ ПЕРАПІСАНАГА ЖЫХАРА

28 студзеня ў гарадах закончыўся перапіс насельніцтва. Сёння ён закончыўся і ў сельскіх мясцовасцях.

Матэрыялы з месца сведчаць аб вялікім поспеху перапісу. Насельніцтва ўвесь час аказвае актыўную дапамогу штотым і іх адназначна і патэнай работе. У выніку перапісу ўвесь мас у Чэбуком і Брагінскім раёнах дэсяці аднаасобнікаў уступілі ў калгасы.

Перапіс паказаў выключны рост культуры і добрабыту працоўных, рост гарадоў і гарадскіх населітцаў рэспублікі. Паводле палітралічных дадзенаў у радзе гарадоў — Гомелі, Магілёве і інш. — колькасць насельніцтва за 1928 г. павялічылася ў два разы. У час перапісу 1928 года на месцы пасёлка Касцюкоўка каля Гомеля было голое поле. Цяпер тут выраслі буйнейшыя шклозавод імені Сталіна, электрастанцыя, торфазавод, 11 чатырохпавярховых каменных дамоў з водаправодам і каналізацыяй, клуб на 600 месца з гукавым кіно, дзве школы, у якіх 60 выхадцаў навукаў 1100 дзяцей, дзячы сад, фаб-завуц і інш.

У раённым цэнтры — Старобіне да 1928 года не было ніводнага прамысловага прадпрыемства. 34 жыхары мястэчка займаліся самагаспадарчымі галінамі сталёвых пяціголкаў тут пабудавана 9 прадпрыемстваў, у тым ліку: маслабойны завод, дрэвапрацоўчая і швейная майстэрні, электрастанцыя, ільназавод.

Аб добрай падрыхтоўцы і свядомым адносінах штотымкаў да работ гаворыць той факт, што з 10.915 штотымкаў па рэспубліцы за дні перапісу прышлося змяніць па непрыгоднасці толькі 7 чалавек.

Звар наступнае заключны этап работ — кантрольны аход штотых участкаў. У гарадах кантрольны аход пачаўся з 25 студзеня і прадоўжыцца да 2 лютага, а ў сельскіх мясцовасцях ён будзе праводзіцца з 27 студзеня да 5 лютага. Мэта кантрольных аходаў — правесці, ці не было пропуску і пільных запісаў пры перапісе.

Результаты першых дзён кантрольных аходаў у гарадах паказваюць, што дзе-ні-дзе фармальна пільнашчыць да гэтай важнейшай і адказнай работы. У Віцебску, напрыклад, умудрыліся на адзін дзень закончыць кантрольны аход 61 штотычнага участка (усёго ў Віцебску 834 штотычнага участка). Тым чынам тут рэалізаваны заключны кантрольны аход за 5 дзён, замест устанавітых урадам 10 дзён. Ці трэба даказаваць.

Аб добрай падрыхтоўцы і свядомым адносінах штотымкаў да работ гаворыць той факт, што з 10.915 штотымкаў па рэспубліцы за дні перапісу прышлося змяніць па непрыгоднасці толькі 7 чалавек.

Звар наступнае заключны этап работ — кантрольны аход штотых участкаў. У гарадах кантрольны аход пачаўся з 25 студзеня і прадоўжыцца да 2 лютага, а ў сельскіх мясцовасцях ён будзе праводзіцца з 27 студзеня да 5 лютага. Мэта кантрольных аходаў — правесці, ці не было пропуску і пільных запісаў пры перапісе.

Результаты першых дзён кантрольных аходаў у гарадах паказваюць, што дзе-ні-дзе фармальна пільнашчыць да гэтай важнейшай і адказнай работы. У Віцебску, напрыклад, умудрыліся на адзін дзень закончыць кантрольны аход 61 штотычнага участка (усёго ў Віцебску 834 штотычнага участка). Тым чынам тут рэалізаваны заключны кантрольны аход за 5 дзён, замест устанавітых урадам 10 дзён. Ці трэба даказаваць.

Аб добрай падрыхтоўцы і свядомым адносінах штотымкаў да работ гаворыць той факт, што з 10.915 штотымкаў па рэспубліцы за дні перапісу прышлося змяніць па непрыгоднасці толькі 7 чалавек.

Звар наступнае заключны этап работ — кантрольны аход штотых участкаў. У гарадах кантрольны аход пачаўся з 25 студзеня і прадоўжыцца да 2 лютага, а ў сельскіх мясцовасцях ён будзе праводзіцца з 27 студзеня да 5 лютага. Мэта кантрольных аходаў — правесці, ці не было пропуску і пільных запісаў пры перапісе.

Результаты першых дзён кантрольных аходаў у гарадах паказваюць, што дзе-ні-дзе фармальна пільнашчыць да гэтай важнейшай і адказнай работы. У Віцебску, напрыклад, умудрыліся на адзін дзень закончыць кантрольны аход 61 штотычнага участка (усёго ў Віцебску 834 штотычнага участка). Тым чынам тут рэалізаваны заключны кантрольны аход за 5 дзён, замест устанавітых урадам 10 дзён. Ці трэба даказаваць.

У НАРОДНЫМ КАМІСАРЫЯЦЕ АСВЕТЫ БССР

Праведзеная Народным Камісарыятам Асветы БССР праверка выканання паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні працоўнай дысцыпліны, паліпашэнню практычна дзяржаўнага соцыяльнага страхавання і барацьбе са злоўжываннямі ў гэтай справе» вывучана, што ў радзе аддзяленняў народнай асветы і навукальных устаноў пастава ажцзяўляцца неадназначна.

Напрыклад, часова выконваючы абавязкі загадчыка Капаткевіцкага раёна тав. Д. П. Давыдаў замест звальнення з работ, які прагульчыца, настаўніца Трыбанько, самавольна пакінула работу ў школе і выехаўшага невялкіма куды, халайнічае перад Наркамасветы БССР аб звароце яго на месца работ.

Дырэктар 11-й сярэдняй школы г. Гомеля Н. П. Кухарэнка замест таго, каб неадкладна прыняць меры да выхадца рускай мовы і літаратуры Л. А. Калонавай, якая 17 студзеня 1939 года

спазнілася на 1 гадзіну на работу, дапусціў яе да работ, парушыўшы тым самым другі пункт паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 года.

Выхадца з гэтых фактаў, Наркамасветы БССР у загадзе ад 19 студзеня зняў з работ выконваючага абавязкі загадчыка Капаткевіцкага раёна, Палескай вобласці Д. П. Давыдава і прызначыў да суловай аддзялення дырэктара 11-й сярэдняй школы г. Гомеля Н. П. Кухарэнка.

Наркамасветы абавязваў дырэктару пільнашчыць, падрабавкаў, СШ, НСШ, загадчыкаў пачатковых школ, дзіцячых садоў і дырэктару дзіцячых дамоў пры парупанні працоўнай дысцыпліны работнікамі гэтых устаноў не адкаліць вынесшы ўсе меры, устанавіўшы паставы СНК СССР, ЦК ВКП(б) і ВЦПС ад 28 снежня 1938 г.

Раёгорана, атрымаваючы матэрыялы ад школ аб прыняццям мерах, неадкладна павінны разглядаць іх. Свае загады раёгорана павінны накіраваць для ведама, а пры зняцці з работ — для зацвярджэння аблсва.

Матэрыялы аб зняцці за прагульчыцкіх, працуючых у СШ і 8-10 класах пільнашчыць і падрабавкаў, раёгорана павінны дэкліраваць неперарывна праз аблсва ў НКА для зацвярджэння, прычым, калі настаўнік ці дырэктар дапусціў прагульчыцкіх без уважлівых прычын, яны ад работ адстаўляюцца неадкладна самімі горана.

Дырэктары пеліагэаграфіі і настаўніцкіх інстытутаў неадкладна перасылалюць матэрыялы аб парушэннях працоўнай дысцыпліны да ведама НКА, а пры зняцці з работ прагульчыцкіх — для зацвярджэння НКА БССР.

ЗАКРЫЛАСЯ НАРАДА АКТЫВА НАРКАМАСВЕТЫ БССР

25 студзеня на нарадзе прадаўжыліся сярочні да дакладу наркома асветы тав. Уралавай.

У сярочках выступіла 15 чалавек. Усе таварышы, якія выступілі ў сярочках, указалі на адсутнасць жыццёва кіраўніцтва школам з боку органаў народнай асветы.

У Заслаўскім, Жлобінскім і іншых раёнах БССР ёсць пэлы рад школ, у якіх на працягу некалькі год нішто не было не толькі ў Наркамасветы, але і ў работніцкага раёна, — гаворыць загадчык аддзялення навукі і школ ЦК КП(б) тав. Кісялёў. Тав. Кісялёў далей указвае на слабую паспяхова вывучэння школ БССР. Прычынай слабай паспяхова з'яўляюцца дрэнная работа саміх настаўнікаў і органаў народнай асветы.

8 заключным словам выступіла нарком асветы тав. Уралава. Народа прынята аловоу да ўсіх настаўнікаў школ БССР з заключна працаваць так, каб да канца вучэбнага года не мець ні аднаго адставача вучня.

У тры гадзіны дня нарада сваю работу скончыла.

Н. П. ВИШНЕУСКИ, Ільскі сельсовет, Дубровенскі раён.

СЦЕПАНИДА

У пачатку зімы 1937—38 года на мяляна-трапальны пункт калгаса імені Калініна зайшоў закладчыца і хмуры старшыня сельсовета Оама Гештараў. Старшыню акружылі жанчыны.

— Чаго ажурнуўся, Оама, мо' з жонкай пасварыўся? — Каб з жонкай, то яшчэ поўбядня, але вось выклікалі мяне ў раён, ды пытаюць: — Чаю твой сельсовет на самым апошнім месцы па ацэцы дзяржавы ільну? — Няўпраўна, адказаваў, была, людзі яшчэ як след не раскачаліся Але мяне і слухаць не хочунь. Стаханавіцкі рух, моў, ты арганізаваў, спаборніцтва разгарнуў? А што мне адказваць? Самі ведаюць, не было гэта ў нас. Апіваю словам, жанчыны, паабяцаў я ў раёне, што ў куткім часе наш сельсовет стане першым. Але які гэта арабіць не ведаю. Вось і прышоў да вамі парайца. Едуць з раёна, ўсю дарогу думаю, які стаханавіцкі рух у нашых калгасах разгарнуў, каб жанчыны натрапвалі за дзень не па 8—7 кілаграмаў валакна, як зараз, а, скажам, па 50...

— Няхай ужо лепш твая жонка гэтулькі натрапіла, — агрызана неахотна таварыш. — Дзе гэта чуваць было, каб за дзень 50 кілаграмаў ільну натрапалі? — А я думаю, што сярэд вяс знойдуча такіх жанчынаў.

Старшыня абав'я прысутных вачыма. — А хто возьмецца, усё-ж такі, на працягу пільніваўкі кожны дзень на тропачку па 50 кілаграмаў валакна? Жанчыны маўчалі. Старшыня пераступіў з нагі на нагу, алегку кашлянуў.

— Тады жанчыне па прэзлыме сельсавеце выначым прэмію... Наперад выйшла дагэтуль стаўшася

Прадз дзень пасля яе прэміравання другая калгасніца Пеліага Галеенкава натрапала з падручнай 81 кілаграм валакна. Споборнічаючы самі сабою, Сцепаніда і Пеліага давалі сваю працоўку да 104,5 кілаграмаў у дзень. Значна павялічылі выпрацоўку і астатнія жанчыны.

АДКРЫТЫЯ ПРЫЗНАННІ ІТАЛЬЯНСКАГА ДРУКУ

РЫМ, 24 студзеня. (ТАСС). Журнал «Радэцыёне інтэрнацыанале» друкуе перадачы артыкулаў, прысвечаных вынікам візіту англійскага прэм'ера Чэмпберлена ў Рым. Журнал піша, што перад італьянскім урадам пастае даўня неадкладнае пытанне: «Першамо Франко ў Іспаніі і адзінаццятая жыццёвых тэрытарыяльных імкненняў Італіі. Італія гатовая рэалізаваць гэту задумку ў супрацьпаставі з асобнымі еўрапейскімі краінамі, ці аднабакова, самастойна, аспіраючыся на берліна-рымскую дамову». Журнал прадастаўляе запісанымі ў краінах выбар: або ўступіць Рым пад лозунгам «супраапоўнітва»

або Італія ўсё, што знаходзіць патрэбным, забярае сілай. «Свае патрабаванні Рым рэалізуе поўнасьцю, — развіта піша журнал, — няхай ніхто ў свеце не строіць сабе ілюзіі наконт гэтага. Ніхто перагаворы немагчымы... Італія адкінула ўсіх пралановы аб адгэрміноўцы... У часе апошніх перагавораў з Англіяй нам было сказана з прэзэльнай яснасьцю і разнаўсёды, што пастаўленыя Рымам мэты нельга ні змяніць, ні перамясціць іх напрамак, хоць бы нават на саліні сантыметры. Журнал далей патрабуе ад Францыі поўнай капітуляцыі.



8 23 студзеня на 1 лютага ў Маскве будзе праведзены вечары беларускай культуры. На гэтых вечарах выступіць рэдакцыя беларускай пісьменніцкай кампаніі, а таксама і асобы Народнага арыстакра БССР тав. Александровіч выкажа на вечарах рад беларускай мовы. НА ВДЫМКУ: Ларыса Намесніца Александровіч пад арганізацыяй кампаніі тав. Ісака Ісаканіча Любана развучае беларускую нэспэску «Шаўжом пасома».

ВЕЧАРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА У МАСКВЕ

Па ініцыятыве праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў СССР з 20 па 31 студзеня ў Маскве наладзіцца рэд вечароў беларускай літаратуры і мастацтва. Для ўдзелу ў гэтых вечарах з Менска выязджае ў чыстоўту сталіцы дэлегацыя з 25 пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, скульптараў, кампазітараў, арыстакра БССР.

Першы вечар адбудзецца ў Доме савецкіх пісьменнікаў СССР. Далей аб беларускай культуры зробіць пісьменнік М. Кірылюк. Вечары беларускай літаратуры і мастацтва адбудуцца таксама ў Політэхнічным музеі, на адным з будынкаў прадпрыемстваў Масквы.

У саставе дэлегацыі пісьменнікі Янка Купала, Якуб Колас, Броўка, Глеба, Вядула, Аксельрод, Шалавалаў, Агняцёт, Маўр, заслужаны дзеяч мастацтва Азгур, адзін з старэйшых мастакоў рэспублікі Волкаў, народны арыстакра БССР Александровіч, заслужаны арыстакра рэспублікі Дзянісаў, Валодзіч, кампазітар Любан і інш.

Пісьменнікі БССР выступіць у чытай сваіх твораў. Арыстакра выкажаць народныя песні і песні на тэмы беларускіх пісьменнікаў. Л. Александровіч выкажа беларускія народныя песні, арыстакра М. Кірылюк — на словы Купала, «Бывае здарова» — Любана і інш.

НАСТАЎНІКІ-ВЫДАТНІКІ ў РЕДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ „ЗВЯЗДА“

Учора, па вазначэнні народнага арыстакра Наркамсавы БССР, настаўнікі-выдатнікі наведлі рэдакцыю газеты «Звязда». Сярод наведвальнікаў — загаднік Гомельскага абласнага аддзела народнай асветы, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Пруднікава, настаўнікі, узнагароджаныя граматамі Вярхоўнага Савета БССР тт. Блоў, Варыга, Чарэвал, Ільікоўскі, Ціткоўская і інш., на-

стаўнікі-выдатнікі — Цікуноў, Юльскі, Шаўн і інш. Лепшыя настаўнікі рэспублікі паставілі пытанне аб неабходнасці ўзмацніць у рэспубліканскім друку і ў прыватнай асветы ў газеце «Звязда» асяцягненне жыцця школ БССР, больш паказваць вольныя лепшыя настаўнікі, крытыкаваць камасольскія арганізацыі за слабую дапамогу школам і інш.

ДЗЁННІК

2 лютага, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба НКВД (Савецкая вул) адбудзецца 4-я менская абласная інфармацыйная ЛІСМБ. Выдана часовак пасведчанняў і запрашальных білетаў праводзіцца ў аб'ёме ЛІСМБ (вул. Карла Маркса, 62, (накой 8) з 23 студзеня з 10 г. да 4 г. дня і з 6 г. да 10 г. вечара.

3 Сёння, у 7 гадзін вечара, у Доме партызанаў (накой 20) адбудзецца кансультацыя для вывучаючых гісторыю ВП(Ф) па вышэйшаму вярну на тэму «Рознагалосі на II з'ездзе РСДРП і з'яўленне ў партыі двух плыней: большасці і меншасці».

Іспанскі міністр замежных спраў у Бонэ

ПАРЫЖ, 23 студзеня. (ТАСС). Агенцтва Гага паведамляе, што французскі міністр замежных спраў Бонэ прыняў ўчора іспанскага міністра замежных спраў Альварэса дэла Ваё і іспанскага пасла ў Парыжы Марсэліна Паскуа. На словах агенцтва, гутарка дэталічала становішча, якое стварылася ў Іспаніі ў сувязі з наступленнем Ітэраўнтаў і мяжыніцаў.

СТАНОВІШЧА У БАРСЕЛОНЕ

ЛОНДАН, 24 студзеня. (ТАСС). Барселонскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр апісвае рашымасць насельніцтва Барселоны супраціўляцца наступленню мяжыніцаў і Ітэраўнтаў. Карэспандэнт адзначае, што актывінасць і ўзлім каталонцаў на многіх адносных напамінаюць волю да барацьбы і супраціўлення, праўленую насельніцтвам Мадрыда ўвосені 1938 года, калі вораг палкоўніў да варот сталіцы. Грамадзяне ўсіх узрастаў уключаюцца ў работу па пабудове умацаванняў.

Бонэ адмаўляе ў дапамозе Іспанскім бежанцам

ПАРЫЖ, 23 студзеня. (ТАСС). Паведаў паведамляе, што французскі міністр замежных спраў Бонэ прыняў ўчора іспанскага міністра замежных спраў Альварэса дэла Ваё і іспанскага пасла ў Парыжы Марсэліна Паскуа. На словах агенцтва, гутарка дэталічала становішча, якое стварылася ў Іспаніі ў сувязі з наступленнем Ітэраўнтаў і мяжыніцаў.

Некаторыя выключэнні Бонэ

Некаторыя выключэнні Бонэ нібы арабіў толькі ў адносных жанчынах, дэцэй і старыкоў. Як сьведчаюць, Бонэ рэкамэндаваў іспанскаму міністру замежных спраў вярнуцца да генерала Франка з прапановай стварыць на іспанскай тэрыторыі нейтральную зону, на якой кантраваліся б бежанцы.

Французскімі ўладамі ў пагранічных раёнах прыняты меры да ўмацавання паліцэйскіх і пагранічных атрадаў.

Паведамленне агенцтва Рэйтэр

ЛОНДАН, 24 студзеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр паведамляе, што 31 студзеня, калі апынец сваю дзейнасць англійскі парламент, лейбарысты на-

Францыя рэспубліканскія войскі

Францыя рэспубліканскія войскі гераічна супраціўляюцца жорсткім атакам Ітэраўнтаў.

На астатніх франтах становішча без перамае.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ
Як паведамляецца ў афіцыйнай введцы іспанскага міністэра абароны, 24 студзеня жорсткі баі працягваліся на ўсіх участках усходняга

Рэспубліканскія войскі гераічна

Рэспубліканскія войскі гераічна супраціўляюцца жорсткім атакам Ітэраўнтаў.

На астатніх франтах становішча без перамае.

СУСТРЭЧА ЧЭМБЕРЛЕНА З ПРАДСТАЎНІКАМІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СОВЕТА ПРАЦЫ

ЛОНДАН, 25 студзеня. (ТАСС). Паведамляецца агенцтва Рэйтэр, учора адбылася сустрэча прэм'ер-міністра Чэмпберлена з дэлегацыяй Нацыянальнага Савета працы (аб'яднаны совет працоўных, выкамо і парламентарнай фракцыі лейбарыскай партыі).

Дэлегацыя патрабавала ад Чэмпберлена адмены забароны продажы зброі і ваеннага снаражання Іспаніі і неадкладнага прыняцця адваведных мер для снажэння насельніцтва рэспубліканскай Іспаніі прадуктамі харчавання і медыкаментамі.

АПЕРАЦЫІ 4-й НАРОДНА-РЭВОЛЮЦЫЙНАЙ АРМІІ

ЧУНЦЫН, 24 студзеня. (ТАСС). Гага «Сінхуацзюба» апублікавала весткі аб ваенных аперацыях 4-й народна-рэвалюцыянай арміі ў 1938 годзе. З моманту першых баявых дзеянняў 4-я армія пад камандаваннем Ціна пра-

вадзіла 134 сражэнні з японскімі войскамі ў раёне Нанкіна, Уху і на абодвух берагах Янцзы. За гэты час у баях забіта 1132 японскія салдаты і ранена некалькі тысяч. Захвачана больш 1400 вінтовак і многа ваеннага снаражання.

ДЛЯ ВЫГАДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА г. МЕНСКА

1 ЛЮТАГА г. г.
робота ў прыходных касах БЕЛКОМУНБАНКА
будзе праходзіць
з 3 гадзін дня да 8 гадзін вечара,
акрамя касы № 10 і № 5, РАБОТА ЯКІХ ПРАХОДЗІЦЬ з 10 гадзін раніцы да 8 гадзін вечара без ПЕРАПЫНКУ.
БЕЛКОМУНБАНК.

ДЗЯРЖАВНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (клуб імені Сталіна)
30 студзеня — аб'явімент № 23. 31 студзеня — аб'явімент № 24.
КАНЦЭРТЫ
АРКЕСТРА РУССКІХ НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАў ленинградскай дзярж. філармоніі (у складзе 60 арт.).
САЛІСЦЫ: лаўрэат І Усесаюз. конкурсу мук. выканаўцаў Н. В. Ляднінкіна (сапрана).
арт. Ляшчэр, філармоніі Е. В. Фрэм (тэнар).
Билеты ў касе клуба з 12 да 21 і з 5 да 9 г. веч.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
25 студзеня — аб'явімент № 69.
«ПАДЪ СЕРВІЛІАД»
Пачатак у 7 г. 30 м. веч.
Каса адкрыта з 2 г. дня да 8 г. веч.
Бесперапынна.
ДЗЯРЖАВНЫ ЯЗРЭСКІ ТЭАТР БССР.
26 студзеня — аб'явімент № 38.
ТЭАТРА-МАЛОЧНІК.
Пачатак у 8 г. веч.
Билеты ў касе тэатра з 11-21 і з 3 г. веч.
Кіноаатар «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»
ЧАЛАВЕК З РЭЖИМОМ
Кіноаатар «РОДИНА»
«БУДЕМ, КАК ЛЕНИН»
Кіноаатар «ІНТЭРНАЦЫОНАЛЬ»
ДЖУМБАР
Кіноаатар «СПАРТА»
ВОРАГІ
ДЗЯРЖАВНЫ КІНОАТАР
АЛЕКСАНДР НЕВСКІ
Кіноаатар «НАВІНЫ ДНІ»
1. Хетагуровіч. 2. Журнал Маскоўскай студыі кінохронікі № 3. 3. Журнал Менскай студыі кінохронікі № 2.
4. Дзень у калгасе.

ВЫДАВЕЦТВА «ЗВЯЗДА»
патрэбны
ПРЫБРАТЛІВЫЦЫ,
ШВЕЙЦАРЫ
І ГРУЗЫНЬ.
Звартацца: Савецкая, 49, другі паверх, накой № 2.

МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ
СКУПАЧНЫЯ ПУНКТЫ
КУПЛЯЮЦЬ У НАСЕЛЬНІЦТВА РЭЧЫ ХАТНЯГА УЖЫТКУ

НАМІСІННЫ МАГАЗІН № 26 (Савецкая, 86).
ПРАВODЗІЦЬ ПРЫЕМ РОЗНЫХ РЭЧАУ НА КАМІСІЮ

Для пакупкі грамадзкіх рэчаў скупачныя пункты павінаюць сваіх ацэншчынаў на-дом.
АДРАСЫ СКУПАЧНЫХ ПУНКТАУ:
Скупачны пункт № 2 — Савецкая вул. № 1-а (каля крытага рынка)
Скупачны пункт № 3 — Юбілейная плошча.
Скупачны пункт № 4 — Суржэны рынак.
Скупачны пункт № 5 — Чарэвалы рынак.
ПРЫ НАПРАВІЛЬНАЙ АЦЭНЦЫ РЭЧАУ СА СНАРГАМІ ЗВЕРТАЦЦА ПА АДРАСУ:
Татарская, 5, база скупачных і рэалізацыйных пунктаў. Тэлефон 24-356.

ГРАМАДЗЯНЕ, КАРЫСТАЙЦСЯ ПАСЛУГАМІ СКУПАЧНЫХ ПУНКТАУ МЕНГОРПРАМГАНДЛІА
МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ.

ПЛАН ТЫРАЖОЎ Выйгрышаў па ДЗЯРЖПАЗЫКАХ НА 1939 год.

	Студзень	Люты	Сакавік	Красавік	Маі	Чэрвень	Ліпень	Жнівень	Верасень	Кастрычнік	Лістапад	Жнівень
ДЗЯРЖАВНАЯ УНУТРАНАЯ ПАЗЫКА ДРУГОЙ ПЯЦГОДНІ (Вып. 4 года)	10 тыраж	17 і 18 г. Перм	—	—	11 тыраж 17-18 г. Чарджоў (Туркменская ССР)	—	—	12 тыраж 17-18 г. Краснадар	—	—	13 тыраж 17 і 18 г. Тамбоў	—
ДЗЯРЖАВНАЯ УНУТРАНАЯ ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБАРОНЫ СІОУЗА ССР	5 тыраж 11 і 12 г. Магнітгорск	—	—	—	6 тыраж 11 і 12 г. Калінін	—	—	7 тыраж 11 і 12 г. Улан-Удэ	—	—	8 тыраж 11 і 12 г. Сяміпаляўск	—
ДЗЯРЖАВНАЯ УНУТРАНАЯ ПАЗЫКА 1938 ГОДА.	4 тыраж 10-га г. Ленінград	—	5 тыраж 10-га г. Масква	—	6 тыраж 10-га г. Масква	—	7 тыраж 10-га г. Харнаў	—	8 тыраж 10-га г. Масква	—	9 тыраж 10-га г. Масква	—

ВЫРАЖ І ЗАХАВАЙ.

УПРАВЛЕННЕ АШЧАДКАСАМІ І ДЗЯРЖІРЭДЫТА БССР

РАСПУСКВАЮ сестру ПАТЭКО Марыю Вушкоўну, 1918 г. нараджэння, якая знаходзілася з 1919 г. у дзіцячым доме ў г. Ратнавоце. Вядома, што яна месцазнаходзіцца ў прыватнай асветы па адрасу: г. Нова-Веліца, Гомельскага раёна. Савецкая, 33, Панеко М. Е.

Адміністрацыя, вяском і калектыву супрацоўнікаў Менскага Інстытута аховы прыроды ВІСІО павінаюць спачувальна супрацоўніку інстытута тав. КАЦУ С. Е. па новадасягнутым яго гора — смерці БРАТА.

Партком, Фабком, дырэцыя і ўсё работніцкае калектыву фабрыкі «Кастрычнік» і сямейны калектыв жонкі мастацка-стаханавца тав. ГАМБУРГА А. І. выражаюць спачувальнае смуткі і родныя пахаванні.

„ПАДЪ СЯРЭБРАНАЯ“ (Новая п'еса Н. Пагодзіна ў Першым Беларускам дзяржаўным драматычным тэатры)

Тут усё праўдзіва і проста, як у жыцці. З першай жа карціны мы забываемся, што знаходзімся ў зале тэатра. Разам з актывамі мы хвалюемся і перажываем драматычна напружаныя моманты, разам з імі нам весела і смешна.

З. І. Браварская (Таня) у вядомым пачуццём і цільнай выкананне лірычных раманс «Ноч светла» Але воць не па-спэў баць Мансураў (В. І. Александровіч), страсны любіць Пушкіна і за-ліўкаві тэмпор, прадэманстраваў мастэрства ў выкананні «слагіна», яв прагучала каманда:

У спектаклі 9 карцін, і ўсё час паказу глядач не выходзіць з гіпатэтычнага ўздзеяння сцэны. Настаўніцкіх — заслужаны арыстакра БССР Л. П. Рахленка, рэжысёр — заслужаны арыстакра БССР С. С. Бірыла, мастак В. Малвін і калектыву актываў стварылі выдатныя спецыялісты, пасля якога ўхваляваны глядач пакідае тэатр з пачуццём поўнага задавальнення і ўдзячнасці.

— Застава, у ружжо! Па конях!
На граніцы пачаўся бой. Застава апусцела. Нават повар Долгі (артыст П. А. Пекур), пагінуўшы на пліне неадмажанага каша, кінуўся на дапамогу таварышам.

Глядач бачыць перад сабой гэтых двух пагранічнікаў. Іх вачыма ён разглядае ўвесь участак граніцы. Воць па той бок адзін японец кудысьці паўдз 18 жанчына, а там два японцы вышлі да граніцы, раптоўна спыніліся ў бочы і таксама-ж раптоўна развіліся ў ронныя бакі. Чаму? А вунь там, над баютам унікаюць каткі. Хто іх мог навуказаць у гэтай пустынай мясцовасці? Кузьмоў і Салонкія ведаюць законы граніцы. Яны ведаюць, што кожнае, нават самае нізаклае в'яшчыца на граніцы мае свой сьнег. І гэта папярэджаеца дэзьяном на сьнегу.

Дзя падтрымання сувязі астаўся дзева жанчына — жонка лейтэнанта Вах-мешова Софія Андрэеўна (артыстка С. М. Станюта) і Таня. Дымаг паміж гэтымі жанчынамі, якія звязваюць са-бой месца бою на граніцы з навадзі-кай пагранатрада палкоўнікам Капы-ловым, дае магчымасць глядачу блізка адчуць карціну бою.

— Японскі атрад перайшоў лінію дзяржаўнай граніцы, — паведамляе Софія Андрэеўна.
— Якая дыстанцыя? — пытае палкоўнік.

— 800, 200, 200 метраў. І калі астаўся толькі 100 метраў, палкоўнік загадае — Агонь!

Гэта сьнег, як і ўсе іншыя, выкана-ва ў строга рэалістычным плане, ён крыўляючы і мітусі ахтрыа. Яна трымае глядаца ў надзвычайным напру-жаны, прымушае яго разам з жанчы-намі хвалацца і перажываць за кожнае чалавека.

Бораг выгнаў са свяшчэннай савецкай зямлі. З усяго японскага атрада толькі 6 самураў эмалі ўцячы навад. У палон разам са сваім дзеясціком нападзе японскі самурай пачуць Іва-сакі. Самурай абражан. Яго, афіцэр імператарскай арміі, на вачы японскага салдата ўзяў у палон звычайны чырвонаармейск. Ён патрабуе:
— Расстраляй мяго салдата.

Толькі пагранічнікі адправілі на вастаў забудзіўшаюся гошю — аэстру лейтэнанта Вахмешова (С. М. Гіліман) Таню (артыстка З. І. Браварская) і найлі правяршылі участак граніцы, як на сьнегу выпадае рухомая купіна. У зале ўсхваляваны гул. Глядач ведае, хто знаходзіцца пад купінай. Але воць яна раптоўна прытылася. На сьнегу зноў в'яніюцца пагранічнікі.

Нашаму глядачу гэта патрабавална зладзецца і дзікім і смешным. Арыстакра В. В. Велініскі (Івасакі) і А. А. Брава-воўскі (маёр японскай арміі Такэда) дэлеаі да глядача вобразы ваяў хі-рата, але «неразумнага сусвет».

— Давай лічыць купіны, — прапалуе Кузьмоў. На граніцы треба мець на ўвазе кожны куцік, кожнае дрэўца. Ён ведае, што за час іхняй кароткай адлучасці маглі в'яшчыца новае, не прадугледжанае прыродай купіна. І калі Кузьмоў, напружана прыгладзі-лася, завуляе:
— Па майй статыстыцы, тут брат, адна купіна лішняя, — зава ўздрымае ад радаснага задавальнення. Там і ёсьць. Над купінай аказваецца «слухань-ны», ён-жа велікі галасісты белавар-дзёскі дыверсант, падліны двух імпе-ратараў — манчжурскага і японскага, асаул Грыгоры Дзевяткін (артыст В. А. Краўцоў).

Спэна допату Дзевяткіна выкінае вострую нянавісь глядаца да ўсёй гэтай белавардзёскай нечыці. Акцёр Краўцоў пазбег тэатральнага штэму ў паказе дыверсанта. Дзевяткін — гэта драляны воўк у чалавечым абліччы. Здуўлены і выкрыты, ён не ўтойвае сваёй нянавісьці да ўсяго сапраўды ду-лоўнага, што робіцца ў Савецкай краі-не, да нашых славянскіх пагранічнікаў. Ён крычыць і жэстыкулае і нават де-манстравана прайтлым голасам спявае песню, каб паказаць тым самым, што ён добра выдрэсраваны і небяспечны вораг.

Велікі ўдала паказан самадзейны канцэрт на заставе. Ніхкай напця-тасці і шпугнацы. Таленавіты актёр Б. З. Яндольскі (у ролі пагранічніка Шатрова) выканае на гітары марш. Ён-жа майстэрска грае на гармоніку. Зала напружана слухае, калі арыстакра

Спэна гутаркі начальніка заставы з японскі салдатам (артыст Н. А. Стру-сёвч) стварае моцнае ўражанне.
«Падъ Сярэбраная» — удаль спе-цталль. Малады актёрскі састаў тэатра паказаў у ім свае добрыя якасці. Ёсьць яшчэ, праўда, некаторыя назва-ныя шарахаватасці, якіх не ўдалося ўнікнуць у прэм'еру, але гэта нішто ў параўнанні з вядомым уражаннем, якое спецталль пакілае ў глядаца.

— Давай лічыць купіны, — прапалуе Кузьмоў. На граніцы треба мець на ўвазе кожны куцік, кожнае дрэўца. Ён ведае, што за час іхняй кароткай адлучасці маглі в'яшчыца новае, не прадугледжанае прыродай купіна. І калі Кузьмоў, напружана прыгладзі-лася, завуляе:
— Па майй статыстыцы, тут брат, адна купіна лішняя, — зава ўздрымае ад радаснага задавальнення. Там і ёсьць. Над купінай аказваецца «слухань-ны», ён-жа велікі галасісты белавар-дзёскі дыверсант, падліны двух імпе-ратараў — манчжурскага і японскага, асаул Грыгоры Дзевяткін (артыст В. А. Краўцоў).

Асаблівага афарыня заслугоўвае ігра арыстакра В. К. Кудраўцава. Мала-ды актёр стварыў праўдзінны, абалыны вобраз баявога камандзіра-пагранічнага.

Велікі ўдала паказан самадзейны канцэрт на заставе. Ніхкай напця-тасці і шпугнацы. Таленавіты актёр Б. З. Яндольскі (у ролі пагранічніка Шатрова) выканае на гітары марш. Ён-жа майстэрска грае на гармоніку. Зала напружана слухае, калі арыстакра

Нашаму глядачу гэта патрабавална зладзецца і дзікім і смешным. Арыстакра В. В. Велініскі (Івасакі) і А. А. Брава-воўскі (маёр японскай арміі Такэда) дэлеаі да глядача вобразы ваяў хі-рата, але «неразумнага сусвет».

Спэна допату Дзевяткіна выкінае вострую нянавісь глядаца да ўсёй гэтай белавардзёскай нечыці. Акцёр Краўцоў пазбег тэатральнага штэму ў паказе дыверсанта. Дзевяткін — гэта драляны воўк у чалавечым абліччы. Здуўлены і выкрыты, ён не ўтойвае сваёй нянавісьці да ўсяго сапраўды ду-лоўнага, што робіцца ў Савецкай краі-не, да нашых славянскіх пагранічнікаў. Ён крычыць і жэстыкулае і нават де-манстравана прайтлым голасам спявае песню, каб паказаць тым самым, што ён добра выдрэсраваны і небяспечны вораг.

Асаблівага афарыня заслугоўвае ігра арыстакра В. К. Кудраўцава. Мала-ды актёр стварыў праўдзінны, абалыны вобраз баявога камандзіра-пагранічнага.

Велікі ўдала паказан самадзейны канцэрт на заставе. Ніхкай напця-тасці і шпугнацы. Таленавіты актёр Б. З. Яндольскі (у ролі пагранічніка Шатрова) выканае на гітары марш. Ён-жа майстэрска грае на гармоніку. Зала напружана слухае, калі арыстакра

Гэты абаронны спектакль, у якім так многа напружанага драматызма і япа-дзельнага шчырага юмара, у якім так высока ўзнят савецкі патрыятызм, бу-дае карыстацца вядомым і заслужаным поспехам.
Г. ТАРАН.

Зала напружана слухае, калі арыстакра

Былі абавязкі адзнамага рэдактара
Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

МЕНСКІ АБЛАСНЫ ФІНАНСАВЫ АДДЗЕЛ
па падставе арт. 32 і 34 ПАЛАЖЭННЯ АБ ПАДАХОД-НЫМ НАЛОГУ З ПРЫВАТНЫХ АСОБ, зацверджанага па-становай ЦВК і СНК Саюза ССР ад 17 мая 1934 г.

ПРА ПАНАУЕ:
усім прадпрыемствам, установам і арганізацыям агра-мдэнага сектара, дзяя знаходзяцца на тэрыторыі Менскага вобласці, прадставіць да 15 лютага г. г. ў адваведны мясцовы раёны або гарадскі фінансавы аддзел **ПОУНЫЯ ЗВЕСТНІ**, калі такія не былі прадстаўлены, аб адзельнах з прыватнымі асобамі, сумах, выплачаных па прыватных адзельнах, узагароды за перыяд з 1 студзеня 1938 г. па 1 студзеня 1939 г.

Бланкі для прадстаўлення гэтых звестак належыць ат